

ДУК «КАРЭЛІЦКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА»

Аддзел абслугоўвання і інфармацыі

Знамянальныя і памятныя даты краязнаўчага календара

на 2022 год



Карэлічы, 2021

Прадмова

Краязнаўчы каляндар на 2022 год падрыхтаваны на аснове “Спісаў знакамітых людзей Карэліцкага раёна”, даных архіва Карэліцкага ЗАГСа, краязнаўчай картатэкі Карэліцкай раённай бібліятэкі, фонда Карэліцкага раённага краязнаўчага музея і іншых крыніц.

Адбор юбілейных дат рабіўся ў адпаведнасці са значнасцю для гісторыі, эканомікі і культуры краю.

Дадзенае выданне дапаможа супрацоўнікам бібліятэк і клубаў раёна, музеям у арганізацыі работы, а таксама будзе карысна краязнаўцам і шырокаму колу чытачоў.

У 2022 годзе спаўняецца:

705 гадоў з часу стварэння (адноўлена ў 1992 г.) **Навагрудскай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы (Беларускага Экзархата Маскоўскага патрыярхата)**, адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі праваслаўнай царквы, якая ахоплівае прыходы ў Навагрудскім, Дзятлаўскім, Карэліцкім, Лідскім і Слоніўскім раёнах (1317 г.).

380 гадоў з дня нараджэння **Абуховіча Тэадора Гераніма** (1642 г. ці 1643 г. – 1707 г.), пісьменніка-мемуарыста, дзяржаўнага дзеяча ВКЛ. У 1670-1672 гг. жыў у маёнтку Дорагава Карэліцкага раёна. У 1693-1700 гг. – навагрудскі падкаморы і кашталян.



205 гадоў з дня нараджэння **Берліна Нафталі** (1817 г., г.п. Мір – 1893 г.), яўрэйскага духоўнага дзеяча, равіна.

95 гадоў з дня нараджэння кандыдата медыцынскіх навук **Лабоцкага Мікалая Іосіфавіча** (г.п. Мір, 1927 г.).

85 гадоў з дня нараджэння кандыдата тэхнічных навук **Карповіча Сямёна Іванавіча** (г.п. Мір, 1937 г.).

Студзень



01.01. – 70 гадоў з дня нараджэння кандыдата гістарычных навук **Адамушка Уладзіміра Іванавіча** (1952 г., в. Падгайна – 2020 г.). Беларускі гісторык, архівіст, дзяржаўны дзеяч. У 2002-2006 гг. – дырэктар Дэпартамента па архівах і справаходству міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (2002 г.), кавалер ордэнаў Дружбы народаў (1986 г.) і Францыска Скарыны (2007 г.).

02.01. – 70 гадоў з дня нараджэння кандыдата тэхнічных навук **Ціхановіча Аляксандра Паўлавіча** (в. Сёгда, 1952 г.).

03.01. – **90 гадоў** з дня нараджэння кандыдата медыцынскіх навук, дацэнта **Пучко Мікалая Андрэевіча** (в. Турэц, 1932 г.).



03.01. – **90 гадоў** з дня нараджэння кандыдата тэхнічных навук, былога намесніка старшыні Савета Міністраў БССР, беларускага грамадска-культурнага дзеяча, архітэктара **Еўтуха Уладзіміра Гаўрылавіча** (1932 г., в. Заполле – 2010 г.). Скончыў СШ у Карэлічах (1950 г.).

Люты

02.02. – **95 гадоў** з дня нараджэння кандыдата сельскагаспадарчых навук **Шуглі Мікалая Васільевіча** (в. Заполле, 1927 г.).



20.02. – **85 гадоў** з дня нараджэння **Чубрык Тамары Уладзіміраўны** (нар. у 1937 г., в. Баранавічы Карэліцкага раёна – 2009 г.), жывелавода, Героя Сацыялістычнай Працы (1983 г.). У 1962 – 1992 гг. працавала аператарам машыннага даення ў саўгасе “Карэлічы” Карэліцкага раёна.

Сакавік

18.03. – **75 гадоў** з дня нараджэння **Катковіч Лізаветы Іванаўны** (нар. у 1947 г., в. Сімакава), беларускай актрысы, лаўрэата прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1980 г.).



26.03. – **90 гадоў са дня смерці** (1932 г.) польскага і беларускага грамадска-культурнага дзеяча. Каталіцкага духоўніка **Лазінскага Зігмунта** (нар. у в. Барацін, 1870 г.).

28.03. – **75 гадоў** з часу арганізацыі (1947 г.) калгаса імя Молатава, з 05.08.2003 г. – сельскагаспадарчы вытворчы кааператыў “**Маяк-Заполле**” Красненскага сельсавета Карэліцкага раёна.

Красавік



6(18).04. – **135 гадоў** з дня нараджэння **Дзяркача Анатоля** (сапр.: **Анатоль Рыгóравіч Зіміёнка**; 1887 г., в. Турэц Карэліцкага раёна – 1937 г.), беларускага паэта, сатырыка, гумарыста, мемуарыст.



28.04. – **90 гадоў** з дня нараджэння інжынера-металурга, Героя Сацыялістычнай Працы **Барысавай Тамары Мікалаеўны** (г.п. Карэлічы, 1932 г.).

Май



06.05. – **115 гадоў** з дня нараджэння ўдзельніка баёў супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў на тэрыторыі Беларусі, Героя Савецкага Саюза **Гастэла Мікалая Францавіча** (1907 г., г. Масква – 1941 г.). Яго бацька нарадз. у в. Плужыны Карэліцкага раёна).

07.05. – **75 гадоў** з дня нараджэння кандыдата педагогічных навук **Каратай Святланы Мікалаеўны**, (1947 г., в. Цырын – 2002 г.)



11.05. – **75 гадоў** з дня нараджэння **Дзяшкевіча Міколы** (Мікалай Аляксандравіч; 1947 г., в. Пагор'е – 1971 г.), савецкага і беларускага літаратуразнаўца, тэатральнага крытыка, музейведа.



20.05. – **70 гадоў** з дня нараджэння беларускага спартыўнага і грамадскага дзеяча, віцэ-прэзідэнта Беларускай федэрацыі футбола, судзі міжнароднай катэгорыі па футболе **Жука Вадзіма Дзмітрыевіча** (г.п. Мір, 1952 г.).

Чэрвень

10.06. – **90 гадоў** з дня нараджэння кандыдата псіхалагічных навук, дацэнта **Мурачкоўскага Мікалая Восіпавіча** (в. Смольчычы, 1932 г.). Беларускі вучоны ў галіне псіхалогіі, педагог. У 1965–1977 гг. выкладаў у Гродзенскім педагагічным інстытуце.



25.06. – **75 гадоў** з дня нараджэння вядучай салісткі Днепропётроўскага акадэмічнага тэатра оперы і балета, заслужанай артысткі Украіны **Гаркушы (Гіль) Антаніны Сцяпанаўны** (в. Валокі, 1947 г.).

Ліпень

15.07. – **95 гадоў** з дня нараджэння **Жука Івана Аляксандравіча** (нар. у 1927 г., в. Жукі Карэліцкага раёна), беларускага педагога, паэта. У 1954 – 1991 гг. працаваў настаўнікам Запольскай базавай школы Карэліцкага раёна.

19.07. – **95 гадоў** з дня нараджэння **Саўкі Міхася** (1927 г., в. Загор'е Карэліцкага раёна – 1990 г.), беларускага і бельгійскага мастака-рэстаўратара, мастацтвазнаўца, археолага, доктара мастацтваў.

23.07. – **70 гадоў** з дня нараджэння **Гарон Антаніны Міхайлаўны** (нар. у 1952 г., в. Цырын). Беларускі музейзнаўца, галоўны захавальнік фондаў Дзяржаўнага літаратурнага мемарыяльнага музея Я. Коласа.



31.07. – **220 гадоў** з дня нараджэння **Дамейкі Ігната Іпалітавіча** (1802 г., в. Мядзвядка – 1889 г.), удзельніка вызваленчага руху на Беларусі 1830-1831 гг., вучонага-геолага, мінеролага, даследчыка Чылі. Нацыянальны герой Чылі, ганаровы член Польскай і іншых еўрапейскіх АН. Скончыў школу піяраў у Шчучыне.

Жнівень



04.08. – **105 гадоў** з дня нараджэння **Брыля Янкі** (Іван Антонавіч; 1917-2006 гг.), беларускага пісьменніка, перакладчыка, публіцыста, народнага пісьменніка Беларусі, ганаровага члена НАН Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР (1952 г.), Літаратурнай прэміі імя Я. Коласа (1964), Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1982 г.), кавалера ордэнаў Дружбы народаў, “Знак Пашаны”. З 1922 г. жыў у в. Загор’е Карэліцкага раёна.

15.08. – **85 гадоў** з дня нараджэння **Машчонскага Аляксандра Аляксандравіча** (нар. у 1937 г., в. Райца Карэліцкага раёна), беларускага вучонага ў галіне механізацыі сельскай гаспадаркі, прафесара.

Верасень

05.09. – **85 гадоў** з дня нараджэння кандыдата матэматычных навук, дацэнта **Кеда Мікалая Пятровіча** (в. Браносава, 1937 г.)



17.09. – **100 гадоў** з дня нараджэння **Калесніка Уладзіміра Андрэевіча** (1922 г., в. Сіняўская Слабада – 1994). Кандыдат філалагічных навук, прафесар, беларускі крытык, літаратуразнаўца, прэзідэнт, заслужаны работнік вышэйшай школы Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі ім. Я. Коласа (1980 г.) і Літаратурнай прэміі імя І. Мележа (1994 г.).

Кастрычнік



01.10. – **75 гадоў** з дня нараджэння **Кушнера Васіля Фёдаравіча** (нар. у 1947 г., в. Малыя Жухавічы), беларускага гісторыка, журналіста, выдатніка адуцыі Беларусі, выдатніка друку Беларусі.

03.10. – **60 гадоў** з дня нараджэння **Жучэнкі Васілія Віктаравіча** (нар. у 1962 г., в. Круглікі Гродзенскага р-на). Расійскі музыкант. Артыст вялікага сімфанічнага аркестра Марыінскага тэатра ў Санкт-Пецярбургу, Дыпламант Усерасійскага конкурсу выканаўцаў на драўляных духавых інструментах. У 1962 – 1977 гг. жыў у г.п. Карэлічы.



14.10. – **100 гадоў** з дня нараджэння **Трускаўскай Надзеі Сцяпанаўны** (нар. у 1922 г., в. Востухава – 2007 г.). Герой Сацыялістычнай Працы (1966 г.). Перадавік сельскагаспадарчай вытворчасці. У 1949-1956 гг. – палявод, з 1956 г. – звеннявая па вырошчванні лёну ў калгасе “Новае жыццё” Карэліцкага раёна.

Лістапад



01.11. – **130 гадоў** з дня нараджэння **Лойкі Міхаіла Фёдаравіча** (1892 г., в. Ярэмчы – 1937 г.). Беларускі эканаміст, географ, матэматык.

12.11. – **70 гадоў** з дня нараджэння кандыдата гістарычных навук, дацэнта **Хадасевіч Ганны Сяргееўны** (в. М.Вобрына, 1952 г.).

29.11. – **80 гадоў** з дня нараджэння **Дулуба Мікалая Іванавіча** (1942 г., в. Унехава – 2007 г.), беларускага дзеяча культуры, кавалера ордэна “Знак Пашаны”. Працаваў дырэктарам Жухавіцкага ЦСДК Карэліцкага раёна, Карэліцкага РДК.

Снежань



27.12. – **125 гадоў** з дня нараджэння **Камеры Івана Паўлавіча** (1897 г., в. Малыя Жухавічы – 1952 г.), ваеннага дзеяча, генерал-палкоўніка артылерыі, удзельніка грамадзянскай, савецка-польскай 1919-1920 гг. і Вялікай Айчыннай войнаў, кавалера ордэна Леніна.

Складальнік:

А.У. Макарыч

Рэдактар:

Л.К. Арцюх

ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка”
Аддзел абслугоўвання і інфармацыі

231430 Гродзенская вобласць, г.п.Карэлічы, вул. 17 Верасня, 8

e-mail: grkr_cbib@mail.grodno.by

grkr_market@mail.grodno.by

сайт: <http://korelichi-clb.by>